

## Т. Каагесан Бойл



...гэта ня проста бедства –  
гэта вар'яцтва, самагубства!..

## Тоне дом

### *Навэла*

Монты хрыпей, як стомлена рыпяць старыя нязмазаныя дзъверы. Калі апошні ўздых так і ня змог вырвацца на волю – назаўжды засеў, заграз недзе ў горле – яна перш-наперш адкрыла ваду. На імгненьне нахілілася над целам: так, сумневу няма – выцерла рукі аб сукню і, цяжка перастаўляючы ногі, пайшла на кухню. Дрыготкімі пальцамі ірванула кран – на парцаляну ў ракавіне лінула вада. Твар абдало парай, пералівісты струмень забулькацеў, забіўся ў горле съёку. Цяпер ясна, чаму кажуць “зайшоўся горлам”. Яна пакінула кран на кухні адчыненым, рушыла праз гасыцёёню, праз хол да гасыцявога пакою і адкруціла абодва краны ў купальні побач.

Яна доўга сядзела ў скуранным фатэлі ў гасыцёёні. Вада лілася, і яе шум – ачышчальны, як хрост, наўны, як вермонцкі бруй, як прыбіральня ў Макдональдсе, – супакойваў нервы. Вада цурчэла, пералівалася, бурబоліла па ўсім дому – паглынала вусьцішную цішыню,

*Пераклад  
з ангельскай –  
V. K.*

што навісла ў спачывальні над безжыццёвым целам яе мужа.

Калі яна ўрэшце прымусіла сябе падняцца, дзень ужо дагараў, а сонца заблыталася ў разгалістай кроне эўкаліпта за домам Фінкельштэйнаў. Павесіўшы галаву і няўклюдна памахваючы рукамі, яна шоргаючы прайшла з чорнага ўваходу праз унутраны дворык, нахілілася і ўключыла палівачную сістэму. Тая пачала пырскацца і плявацца вадой – зразумела: замалы напор – але ўсё ж неяк адъыла, і над газонам напаў-раскрыліся парасолькі вадзянога пылу. Яна ўключыла шланг у кветніку і вярнулася ў дом, прайшла праз гасцьцённю, кухню, пакой Монты – нават не зірнула на мёртвага мужа: не, не, не цяпер, потым – у купальню. З кранаў ледзь крапала, аднак яна ўсё роўна пакінула іх адчыненымі, спусціла ваду ва ўнітазе і прыціснула ручку, каб цурок не спыняўся, цаглінай, якой Монты падпіраў дзвёры. Нарэшце, зъняможаная настолькі, што ледзь змагла падняць рукі, яна ўключыла душ.

Праз два тыдні пасьля таго, як старога з суседняга дому забрала “хуткая”, Мег Тэрвілджеў рабіла гімнастыку, паслаўшы на зашклёнай тэрасе цыноўку. У папяльніцы на падлозе дымілася ментоловая цыгарэта, з вялікіх дынамікаў па кутох гримеў новы кампакт-дыск – Сэнды і “Шаркс”. Гнуткая, як чарапінка, з вечна трывожнымі вачыма, 23-гадовая Мег паходзіла на “дзяўчынку з карцінкі”. Яна каротка стрыгla чорныя валасы ля скроняў, затое съпереду пакідала даўгую грыўку, а бліскучыя чорныя цені надавалі вачам нейкую неспатоленасць. Праз паўгадзіны яна мусіць забраць са школкі Тыфані, адвесці сабаку да ветэрынара, здаць кашулі Соњні ў хімчыстку, купіць на кірмашы каляндры, чатыры тартыльлі, паўтары фунты мяса акулы і пачынаць гатаваць на вячэру бурыта. Але гэта будзе потым. У яе яшчэ ёсьць паўгадзіны.

Яна глыбока зацягнулася цыгарэтай, вывернула правую нагу і дакранулася ступаком да клубоў. Праз хвілю – тое саме левай нагой. Абапёршыся далоньню на падлогу і злыёгку хітаючы галавой у тант музыцы, яна паўтарыла практиканье разоў шэсьць, спынілася, зноў запаліла цыгарэту. І толькі калі перайшла да махаў нагамі, прыкмеціла на цыноўцы вільгаць.

Мег разгублена стала на калені, працягнула рукі за сыпіну і намацала дзьве аднолькавыя макраватыя плямкі. “Можа, сабака”, – падумала яна і прыўзняла цыноўку за край, аднак характэрнага рэзкага паху не адчула. Пільна прыгледзеўшыся, яна заўважыла, што падлога пад цыноўкай крыху цямнейшая, нібы скрэзъе праступала вільгаць – такое часам здаралася ўзімку. Але ж цяпер макаўка лета, і ў Лос-Анжэлесе за колькі месяцаў ня выпала ані кроплі дажджу. Праклінаючы Соњні (той абяцаў пакласці плітку, яна ўвесь горад аббегала, каб знайсці, дзе найтаньней прадаецца выдатная італійская плітка з малюнкам у кветкі, а ён так і ня выбраў часу на яе зірнуць), яна выйшла ў сад і прыкрыла за сабою дзвёры-рассоўкі.

Мег адразу ж адчула, як у зялёной траве пад падэшвамі яе спартыўных туфляў заплюхала вада. У вочы съвяціла сонца, Куіні заходзілася брэхам у сваім вальверы, які ператварыўся ў лужыну. Не пасьпела Мег зрабіць і трох кроکаў, як у яе вымаклі ногі. Няўжо Соњні не перакрыў

шланг? Ці гэта Тыфані? На сьветлых туфлях *Reebok* праступілі брудныя плямы, але яна ўпартага йшла наперад. Не, шланг тут ні пры чым – ляжыць сабе, скручены, на сваім месцы, і кран надзеіна завінчаны. Куіні заскавытала на актаву вышэй. Ад съпёкі – было, мусіць, градусаў 35–38 – Мег ледзь не самлела. Яна паглядзела на неба – ні аблачынкі! – нахілілася і па чарзе праверыла ўсе палівачкі.

Мег корпалася ў хмызоўі ля плоту, вышуквала няспраўную палівачку і раптам згадала пра суседку-старую – як жа яе зваць? М'юрыэл? – у яе памірае муж... Такое няшчасце... Можа, яна ўключыла шланг і забылася? Мег прыўзынялася на дыбачкі, каб зазірнуць цераз высокі драўляны плот, што аддзяляў іхні двор ад суседскага. Ёй адкрыўся заліты сонцам сад, дзе на клумбах расылі бальзамін, райскія кветкі, алеандры, іншая экзотыка і ружы самых розных колераў. Працаўалі ўсе палівачкі, са шланга цякла вада. На хвіліну Мег застыла, зачараўваная: як жа грае сонца скроў пералістую завесу вады! Яна паспрабавала ўявіць сабе старасыць... Калі б Соньні памёр, а Тыфані даўно вырасла і жыла ад іх далёка, яна б, напэўна, таксама забылася выключыць палівачкі...

Одум зълящеў. Сонца пячэ неміласэрна, ашалела вые сабака. Мег разумела: давядзеца нешта рабіць, трэба ж неяк даць рады з залітым вадою садам і мокрай падлогай на тэрасе. Але яе пужала перспектыва размовы са старой. Што яна ёй скажа? “Прыміце мае спачуваньні, але ці не маглі б Вы перакрыць палівачкі?” Мабыць, лепей патэлефанаваць, падумала Мег. Або дачакацца Соньні, хай ён разьбіраецца. Яна адступіла на крок ад плота – і па костачку правалілася ў твань.

Калі ў дзьверы пазванілі, М'юрыэл пустымі вачыма ўзіралася ў воладку старога часопіса “Нэшнл Джыаграфік”, што ляжаў пад пацінай пылу на століку для кавы. На здымку зыблісія жаўтавата-бэжавыя пяскі далёкай пустыні, зыліваліся бліжэй да гарызонту з рабаціннем, падобным да хвяляў перасохлага мора. Монты памёр, ён у магіле. Ёй не хадзелася ні есьці, ні спаць. Паштоўкі са спачуваньнімі ляжалі непрачытаныя на стале ў кухні. Вада ў ракавіне пералілася цераз край і ўпартага цякла на падлогу, нібы несла ачышчэнне і вызваленьне. Раным рана ці позна ўначы, калі навокал было ціха, яна адрознівала паводле гуку ўсе краны, што цурчэлі, булькацелі, пырскалі ў доме, – у кожнага свой голос, свой рытм. У гэтыя гадзіны моўчи, калі час спыняўся, яна чула, як супакойліва бурболіць унітаз побач з гасыцявым пакоем, як музыкай пераліваеща вада цераз край керамічнай купальні, як скроў хол бяжыць вясёлы паток, каб абрынуцца маленъкім Ніягарскім вадаспадам у жарало вентыляцыйнага люку. Яна чула, як падаюць кроплі ва ўмыўальніку, як наводдаль пасыквае душ, як радасна перашэптваюцца палівачкі ў садзе за домам.

Але тут пачуўся званок у дзьверы.

Скрыгочучы зубамі ад тупога болю, што разыліўся па нагах і ніяк не адпускаў, М'юрыэл з апошніх сілаў прымусіла сябе адарвацца ад фатэлю і даплесьціся да дзівярэй. Дыван пачарнеў ад вады, набрыніў на скроў, бы губка (у незатуманеным кутку съядомасыці мільганула думка: “шкада”). Ды вада з большага знаходзіла сабе выйсьце праз вентыляцыйныя люкі, праз дзіры ў кутох, дзе Монты не разылічыў, як прыбіць плінтус. М'юрыэл чула капеж недзе пад домам. На імгненъніе яна ўяўляла ўсёмяняючыяся воды зацененай лагуны – над яе дрогкай паверхніяй застыў прытанулы карабель. Зноў званок.

– Іду, іду, – прабуркацела яна. – Іду.

На ганку стаяла маладая жанчына з цёмнымі кругамі пад вачыма. Яна кагосьці ледзь улоўна нагадвала, і М'юрыэл падумала, што яе паказвалі па тэлебачаньні, у перадачы пра “начную мятушку”, якая забівае свайго суцянёра і вызывае ўсіх астатніх путанаў раёну, зачягнутых у чорную скуру, з чорнымі кругамі пад вачыма. Але жанчына загаварыла, і М'юрыэл зразумела, што памылілася.

— Дабрыдзень, — сказала яна, і старая заўважыла, што яе спартыўныя туфлі чорныя ад твані. — Вы ня памятаце мяне? Я Вашая суседка, Мег Тэрвіліджэр.

Яна апусціла вочы на свае запэцканыя туфлі.

— Я... э-э-э... толькі хацела сказаць, што мы... э-э-э... мы з Соныні... з майм мужам... мы вельмі Вам спачуваем... Але Вы, мабыць, забыліся... пра палівачкі ў садзе... Яны ўключаныя...

М'юрыэл паспрабавала выціснуць з сябе ўсьмешку — вядома, зараз ёй належыць усьміхнуцца — але выйшла адно няўсямная грымаса.

Суседка заўважыла прамоклы дыванок, мокрыя тапці М'юрыэл. Яна зьбітаяз панталыку, можа, нават крыху спужаная. Маладая. Такая маладая... Калісьці ў М'юрыэл была прыяцелька, нашмат за яе маладзейшая. Дзяўчына з суседняга коледжу. Яшчэ да таго, як Монты захварэў, яна часта заходзіла ў дом. Заўсёды мела пры сабе дыктафон. Распытвала іх пра дзяцінства, пра тыя часы, калі ў даліне Сан-Фернанда расылі апельсінавыя гаі і не было асфальтавых дарог. “Вусная гісторыя”, — называла яна іх аповеды.

— Усё ў парадку, не бяды, — М'юрыэл паспрабавала супакоіць суседку.

— Я толькі... э-э-э... У Вас нешта з вадаправодам? Соныні...

Але Мег не дакончыла фразы, адступіла ад парога, схіліла галаву і пайшла преч. Спынілася на садовай съежцы, павярнулася:

— Я хацела сказаць, што трэба нешта зрабіць з палівачкамі. У мяне па ўсім дому мокра. На тэрассе, паўсюль...

— Усё ў парадку, — паўтарыла М'юрыэл і, калі тая сышла, зачыніла дзвіверы.

— Не, яна сапраўды кранутая. З глузду зъехала, — Мег абсмажвала на патэльні парэзанае кавалачкамі мяса акулы з зялёным чылі, чырвонай папрыкай, цыбуляй і каляндрай. Соныні ў свае 28 гадоў, настолькі заняты аперацыямі з нерухомасцю, што нават газету не дазваляў сабе прагледзець зраніцы — пакідаў на вечар — схіліўся ў закутку над спартыўнай старонкай, пацягваючы гарэлку з тонікам. Бялявия валасы даволі парадзелія, але модна падстрыжаныя, крыху дзіцячы погляд, адкрыты, прывабны твар. Але на ім ужо адбілася стома, вакол вачэй прарэзаліся зморшчынкі — даліся ў знакі гады напружанай, рызыкоўнай працы. Тыфані ў сябе ў пакойчыку ціхенъка гулялася з дзьвіюма невялікімі лялькамі па 65 даларай за штуку.

— Хто? — спытаў сабе пад нос Соныні, машынальна цярэбячы залаты ланцужок на шыі.

— М'юрыэл. Старая з суседняга дому. Дык ты мяне ані ня слухаў? — Мег раздражнёна зьменшыла агонь пад патэльніем, паклала зьверху на крыўку. — Божухна, тэраса ўся залітая. Цыноўка прапала... амаль што... А ў садзе...

Яна басанож прайшлася праз усю кухню і застыла над мужам. Соныні штурнуў газету на стол.

— Дай жа мне адпачыць хоць хвіліну!

Мег ужыла правераную зброю — умольны выраз. Надзьмутыя вусны,

ускудлачаныя валасы і вочы, абавязкова адчайныя вочы – на яго дзея-  
нічала бездакорна.

– Толькі на хвіліну – ня больш. Проста паглядзі, што робіцца ў садзе.

Яна ўзяла яго за руку і правяла праз гасьцёйню на тэрасу, запынілася, сузираючы мокрую пляму на бетоннай падлозе. Мег сама зьдзівілася, на-  
колькі пляма вырасла: утрая большая, чым удзень, яна, здавалася, рас-  
пасыцерла крылы і выцягнула лапы, як гіганцкая клякса Роршаха<sup>1</sup>. Мег  
убачыла ў ёй матыля. Не, гэта ляшці варона ці кажан. Цікава, што ўгле-  
дзела б у ёй М'юрыэл?

На ганку Мег ускрыкнула ад агіды: усе дажджавыя чарвякі ў садзе  
выпаўзылі паміраць на прыступкі. А газон ужо ня проста набрыняў  
вільгаццю, як губка, – ператварыўся ў балота.

– О Божа! – буркатнуў Соньні, чарпануўшы макасінамі твані. Высока  
падкідаючы ногі, ён дайшоў да плоту. Той пачынаў хіліцца: папярочыны  
перакасіліся, слупок пахіснуўся, як п'янюжка, што не трymаецца на на-  
гах.

– Не, ты толькі паглядзі! – гукнуў ён цераз плячо. Мег засталася ста-  
ясьць ля дзьвярэй тэрасы – чарвякі выклікалі ў ёй непераадольную грэблі-  
васыць. – Гэты дзёўбаны плот вось-вось упадзе!

У туфлі Соньні налівалася вада, а ён стаяў прыгаломшаны. Мег ве-  
дала гэты выраз – ён застываў у яго на твары ў самых надзвычайных  
сітуацыях: калі ў рахунку за тэлефон немаведама адкуль зьявіліся загад-  
жавыя званкі ў Білінгс (штат Мантана) і Грынліф (штат Місісіпі) на 20  
даляраў кожны, калі ў апошні дзень плацяжу пакупнік пазваніў і сказаў,  
што ён зьбіў прадаўца, і папрасіў у Соньні 500 даляраў, каб сплаціць  
заклад. Такія здарэнні заўжды былі яму як сънег на галаву. Ён кожны  
раз слупянеў, як толькі любы ягонаму сэрцу строгі, дакладны, разваж-  
лівы съвет узьвіваўся на дыбкі й ашчэрваўся перакрыўленым, бязглуз-  
дым, непрыстойным у сваёй непрактичнасьці выскаладам. Мег заўважыла,  
як здрэнцьвеньне на твары Соньні зъмянілася праведным гневам. Яна  
прайшла ўсьлед за ім па садовай съцежцы ў двор М'юрыэл. Ён рушыў  
далей да ўваходу і загрукатаў у дзьверы, як разьюшаны гестапавец.

Ніхто не азываўся.

– Свалата, – выляяўся ён, гледзячы цераз плячо на Мег, нібы гэта яна  
вінаватая. Знутры гучала напружаная сімfonія вады: яна капала, буль-  
кацела, цурчала, плёскала… Соньні павярнуўся съпіной да дзьвярэй і так  
закаласіў па іх кулаком, што Мег на ўласныя вочы пабачыла, як ходы-  
рам ходзяць філёнгі.

Ад гэткай раптоўнай ятры ёй зрабілася непамысна. Вядома, у іх не-  
прыемнасць, і добра, што ён спрабуе неяк парадзіць, але навошта ўтра-  
пёнасць, навошта шал?

– Ты зараз выб’еш дзьверы, – яна не адводзіла вачэй ад напятага пляча  
і кулака, што ў дзікунскім рытме малашціў, як па кавадлу. – Соньні, су-  
пакойся, прашу цябе. Гэта ўсяго толькі вада!

<sup>1</sup> Герман Роршах (1884–1922) – швейцарскі псіхіятр, які распрацаваў мето-  
дыку вызначэння асобы паводле таго, як чалавек вытлумачае стандартны на-  
бор з дзесяці кляксай рознай формы. (Заўвага перакладчыка.)

– “Усяго толькі”? – ён павярнуўся да яе. – Бачыла, плот пахіліўся! Яшчэ крыху – і падмые падмурак! Ды ўвесь дом – каб яго...

Ён не дагаварыў. Па яе твары здагадаўся, што М'юрыэл адчыніла дзъверы.

На ёй быў той жа выцьвілы сіні халат і тыя ж мокрыя тапці. Маленькага росту, мажная, з такімі вялікімі грудзямі, што яны, здавалася, прыгіналі яе да зямлі, М'юрыэл ухапілася за дзъвярны вушак і зірнула на Соньні каменнымі, як у стода, вачыма. Соньні рэзка крутануўся, каб стаць да яе тварам, і аслупняне. Тынкаваныя сыцены ў дому пайшлі плямамі, яны ўсмоктвалі ваду – быццам да столі цягнуцца доўгія вострыя пазуры. Праз парог пачаў пераліваща бруднаваты струменьчык – каля ног Соньні ўтварылася калюжына. Па ўсім дому лілася вада – нават Мег, стоячы ў садзе, выразна чула яе цурчаныне.

– У чым рэч? – слова М'юрыэл заглухлі недзе ў горле.

Соньні цэлую хвіліну ня мог вымавіць ні слова. Мег разумела: ён абсалютна бездапаможны перад гэтай стыхіяй, якая наўмысна руйнуе жытло: усе краны адкручаныя напоўніцу, падлога пакарабачаная, тынкоўка зынішчаная. Нарэшце Соньні крыху авалодаў сабой:

– Вада... Вы... У нас плот... То бок, я хацеў сказаць, Вы ня маецце права, зараз жа супыніце...

Старая выпрасталася і так учапілася ў пас халата, што хрумнулі костачкі пальцаў. Яна паглядзела спачатку на Мег – тая нерухома стала ў куце саду, – тады на Соньні.

– Вада? Якая вада?

Мужчына, што стаяў у дзъвярах, нечым нагадаў ёй Монты. Было штосьці такое ці то ў яго вачах, ші то ў форме вушэй. А можа, гэта шорсткія, каротка падстрыжаныя ббкі... Але зрешты, большасць мужчынаў нагадвала ёй Монты. Монты пяцьдзясят гадоў таму. Монты, які адкрыў ёй сьвет за рулём “Форду” мадэлі А, – ня вечна раздражнёнага злыдня, які называў яе “крэтынкай”, “доўбняй” і біў, як сабачаня. Монты. Калі з ім здарыўся інсульт, у глыбіні душы яна ўзрадавалася. Глядзела на яго, распасыцтага на шпітальным ложку, ablýtanага трубкамі, – і штосьці ў ёй уздымалася. Яна забрала яго дадому, мняла пад ім пасудзіну, узіралася ў правалы вачэй, карміла яго дзіцячым харчаваньнем, нібы немаўля, якога ніколі ня мела, і ведала: усё скончанае. Пяцьдзясят гадоў. Больш ня будзе п'яных скандалаў, ня будзе запушчаных у сыцену патэльняў, больш ніколі на яе не наваліцца ягонае цела. Цяпер яна наверсе.

Другі мужчына: нізкага росту, каржакаваты мексіканец з тонкімі, быццам алоўкам намаляванымі, вусікамі і злымі пачырванелымі вочкамі – таксама нагадаў ёй Монты. Ня столькі выглядам, колькі манерай тримацца, тым, як ён надзімаўся індыкам і выпінаў грудзі. І, ясная рэч, формай. Монты ў вайну насыў форму.

– Misiс Бэрджэс? – спытаўся мексіканец.

М'юрыэл стаяла ў расчыненых дзъвярах. Надвячоркам сыпёка апала, нібы ў небе павярнулі ручку тэрмастата. Яна сядзела ў цемры – съятло даўно патухла. Напэўна, вада пашкодзіла праводку. Яна згодна хітнула галавой у адказ паліцэйскаму.

– На Вас паступіла скарга.

Вочы-съяндзёлкі. Скарга. “На Вас паступіла скарга”. Не, на такі пад-

ман яна ня купіцца. Яна ведае, чаго ім трэба: паліцыі, дзяўчыні з суседняга дому, хлопцу – яе мужу. Яны хочуць вярнуць Монты. Каб ён зноў сядзеў у ложку, каб зноў тырчалі яго ногі, каб зноў грымеў ягоны голас. Не, ім яе не перахітрыць.

Яна не адставала ад паліцэйскага, што ўпоцемках абыходзіў усе ракавіны, купальні і душ. Ён як наймацней закручіў кожны кран, спусціў ваду ў рукамыйніках, прайшоў праз двор і абезжыцьцёвіў палівачкі і шланг. Пры гэтым няспынна пытаўся: “З Вамі ўсё добра? З Вамі ўсё добра?”

Яна сціснула рукой падбародзze, каб не дрыжалі вусны:

– Калі Вы маецце на ўвазе, ці ў сваім я розуме, так. Дзякую, са мной усё добра.

Яны вярнуліся да ўваходу. Ён нязмушана прытуліўся да дзъвярнога вушака і перайшоў на змоўніцкі шэпт:

– Даўкі навошта Вы ўключылі ваду?

Яна ня стала адказваць. Яна ведае свае правы. Ды якая яму – ці каму яшчэ – справа, што яна робіць з уласнымі кранамі ды палівачкамі?! У яе ёсьць гроши, каб сплаціць рахунак. Ён ужо сплочаны. На тысячу сто даляраў. Яна зірнула ў очы паліцэйскаму і паціснула плячыма.

– Дзе Вашыя сваякі? Дачка? Сын? Каму можна патэлефанаваць?

Вусны зьнямелі. Яна адмоўна хітнула галавой.

Крыху памаўчайшы, паліцэйскі ўздыхнуў.

– О-кей, – прагаварыў ён павольна, падкрэсліваючы кожнае слова, нібы зьвяртаўся да дзіцяці. – Я зараз сыду. Не чапайце больш вады – толькі каб памыщца, пачысьціць зубы, вымыць посуд. І ніякіх штукарстваў!

Ён паважна пайшоў, памаўчайшы папругу, похвы рэвалвера, цяжкую дубінку.

– Яшчэ адная скарга – і нам давядзеца ўзяць Вас пад варту. Дзеля Вашай жа карысці. Вы ўяўляеце небясьпеку для сябе і для суседзяў. Зразумела?

“Усыміхніся, – загадала сабе М’юрыэл. – Усыміхніся”.

– Так, – ціха адказала яна. – Так, зразумела.

Ён пагрозыліва ўзіраўся ў яе – хацеў запужаць. Як Монты, зусім як Монты. Нарэшце павярнуўся і сышоў.

Згусыцілася ноч, а М’юрыэл яшчэ доўга стаяла на ганку. Услухоўвалася ў пошчак драздоў, у крыкі чыноку на пальме ў садзе Мэртаў, у шум машынаў на далёкай аўтастрадзе. Праз колькі часу яна села на прыступку. У доме за яе сыпінаю панавала моўча: не цяклі краны, ня бегла вада ў прыбіральні. Ня пырскалі палівачкі. Якая невыносная вусыціш! І ў гэтай цішыі апраметнай ёй чулася, што Монты тут: вось ён ступае па няроўнай падлозе, налівае сабе яшчэ гарэлкі, лаєцца на яе сваім жорсткім, як наждак, голасам.

М’юрыэл не магла змусіць сябе вярнуцца ў дом. Не, ня сёньня. Там пошасыць і тлен, там съмерць, як у магіле. Гэтыя сцены столькі бачылі і чулі, што ім яшчэ доўга не ачысьціцца ад мярзоцця. Можа, усё астатніе: вусная гісторыя, пяцьдзесят гадоў побач з Монты, дзяўчо з чорнымі вачымі – і не зьмяшчаецца ў яе ў галаве, ды ўжо што-што, але гэта яна ведае пэўна.

Калі па старую з суседняга дому прыехала паліцэйская машина, Мег палівала ў гасьцёўні дэкаратыўны чарот. Паліцыя прыязджала і ўчора ўвечары: Соньні стаяў на ўваходзе, склаўшы на грудзёх рукі, і сачыў, як ахоўнік парадку закручвае краны і выключае палівачкі. “Хіба што ўсё”, – сказаў Соньні, вярнуўшыся ў дом. На ім была завялікая гавайская кашуля – ейны падарунак на дзень бацькі. Але нараніцы палівачкі працавалі зноў, і Соньні, перш чым съсыці на працу, тройчы патэлефанаваў у пастарунак.

– Яна страціла разум! – гарлаў ён у слухаўку. – Ня здольная адказваць за свае ўчынкі. Яна ўяўляе пагрозу і для сябе, і для навакольных! У мяне чатырохгадовая дачка – я мушу пра яе думаць! У мяне сабака. Жонка. Плот зараз паваліцца! Вы хоць уяўляеце сабе, што будзе з грунтам пад домам?

І вось паліцыя зноў тут. Патрульная машина бязгучна пад’ехала да суседняга дому. Мег адставіла збан з водой. На ёй было трыко і новая красоўкі *Nike*, валасы прытрымлівала чырвоная стужка. Покуль Тыфані ў школцы, трэба шмат пасьпець: паліць расыліны, зрабіць гімнастыку, згатаўваць макаронную салату, забраць Куіні ад ветэрынара. Але Мег усё роўна падышла бліжэй да суседскага ўчастку.

Паліцэйскія (Мег не адразу зразумела, што меншага росту – жанчына) стаялі на ганку М’юрыэл. Выглядалі або наструнена і ніякавата. Снапачатку пагрукаў мужчына – адзін раз, другі, трэці. З дому – ані гуку. Тады – жанчына. Вынік той жа. Мег склала на грудзёх рукі і стала чацаць. Праз хвіліну мужчына абышоў дом, адчыніў весьнічкі ў сад. Палівачкі захрыпелі і змоўклі. Паліцэйскі вяртаўся, набраўшы поўныя туфлі гразі.

Ён зноў загрукаў у дзъверы, гэтym разам ужо разъятрана, і Мег згадала Соньні.

– Адамкніце! – з прыдыханьнем гукнула жанчына грудным кантральта, марна спрабуючы дадаць голасу глыбіні. – Паліцыя!

І раптам Мег зайдзіла ля аднаго вакна М’юрыэл.

– Глядзіце! Яна тут, тут! – міжволі сарвалася з языка.

Паліцэйскі (бляявы, як Соньні, толькі з вусамі) нахіліўся цераз парэнчы і ўзлавана замахаў рукамі на постаць за шклом:

– Паліцыя! Адчыняйце!

М’юрыэл не зварухнулася.

– Ах вось як, – вымавіў ён, лаючыся сам сабе. – Ну добра!

Ён налёт плячом на дзъверы. Тыя падаліся, трэснулі, цераз парог забулькацела вада. Паліцэйскія разам зьніклі ў дому.

Мег не сыходзіла. Так, у яе мала часу, але ўсё ж варта пачакаць, што будзе. Робячы выгляд, што занятая справай, яна схілілася, каб вырваць дзымухавец, які выпадкова пратусыці садоўнік. Паліцэйскіх не было цэлую вечнасьць: дваццаць хвілінаў, паўгадзіны. Нарэшце ў дзъвярох зьявілася жанчына. Яна вяла М’юрыэл.

Здавалася, М’юрыэл яшчэ больш пацяжэла, твар азыз, рукі распухлі. На скрыўленых старэчых нагах – белыя сандалі. Апранутая ў бясформенную паркалёвую сукенку і белы саламяны каплюшык, як быццам ад капаны ў куфры на гарышчы. Жанчына трымала М’юрыэл пад руку, мужчына, не адставаў ні на крок, як цень, нёс за ёю валізку. Ідучы па прыступках і потым па садовай сцежцы, М’юрыэл ні разу не азірнулася.

Але калі жанчына з паліцыі расчыніла перад ёю заднія дзвіверцы патрульнай машыны, М'юрыэл павярнулася, нібыта каб у апошні раз кінуць вокам на дом. Аднак насамрэч погляд яе запыніўся на Мег.

Ранак зъмяніўся дзённай сълёкай. Мег паліла расыліны, зрабіла салату: макароны-“мятлікі”, съвежая ласосіна, чорныя аліўкі, гарэхі – забрала са школкі Тыфані й паклала яе крыху паспаць. Аднак думкі ўвесь час вярталіся да М'юрыэл. Старая глядзела на Мег мо секунд пяць – затым жанчына ў форме стала ўгаворваць яе сесыі ў машыну. Мег хацелася скроў зямлю праваліцца. Але пазней яна зразумела, што ў вачох М'юрыэл застыла ня злосьць – праста сум. Яна як бы гаварыла: “Вось і ўсё. Пяцьдзясят гадоў – і ўсё”.

У садзе было як у пекле: сонца завісла над самай галавой. Памытая шампунем, з падрэзанымі кіпцюрамі і нарэшце бяз блох, Куіні спала каля басейна, выцягнуўшыся ў ценю. Цішыня. Змоўклі нават птушкі. Мег зъняла красоўкі і басанож прайшлася па мокрым газоне да плоту. Дакладней, да таго, што ад яго засталося. За ноч слупок заваліўся на ўчастак М'юрыэл, пачягнуўшы за сабой усю спаруду. Мег не раздумваючы ўскочыла на палеглыя папярочыны і апынулася на тым баку.

Яна па костачку правалілася ў твань. Зямля – як пудынг, як шакаладны пудынг. Мег перастаўляла ногі, прабіраючыся да дому. Яе съяды павольна запаўняла вада. Унутраны дворык ператварыўся ў высчу. Абмінаючы расыліны ў кадках і плеценую мэблю, Мег дабралася да чорнага ўваходу. Зачынена. Яна падышла да вакна, прыціснулася да шыбы тварам, захінула яго далонямі і зазірнула ўнутр. У яе перахапіла дыханье. Тынкоўка адваліваецца, са съценаў шматкамі зывісаюць шпалеры, падлога безнадзейна сапсаваная. Гэта ня праста бедства – гэта вар'яцтва, самагубства!

Смутак, прычынаю – смутак. Ці не? Мег раптам падумала пра Соньні: калі б ён памёр, а яна была старая, як М'юрыэл? Безумоўна, Мег гэтак не растаўсьцее – мабыць, яна будзе нагадваць якую-небудзь хударлявую, элегантную сталага веку даму з Палм Спрынз, якая ўсё жыцьцё робіць гімнастыку. А калі яна не пасьпее пастарэць – калі Соньні, напрыклад, трапіць у аварыю? Такое здараецца.

Мег углядалася ў съяды катастрофы скроў свой няясны адбітак у шкле. Вось – загубленае жыцьцё старой М'юрыэл, а вось – ейная ўласнія далікатныя вусны і выразныя очы, якія ніхто не пакідаў незаўважнымі. Праз колькі часу Мег адышла ад вакна і паглядзела на сад – такім, мабыць, яго бачыла М'юрыэл. Вось утрапёна буянець, напіўшыся вады, ружы; вось тырчаць, як палкі, галінкі бальзаміну; вось патанаюць ва ўласным пажоўктым лісці алеандры. А вось у дальнім куце дворыка бяскрыўдна выглядае з хмызоў сталёвы рэгулятар паліву – зусім як у іх з Соньні.

І тут Мег прыйшла ў галаву шалёная думка: яна ўключыць палівачкі. На хвіліну – каб на сабе адчуць... Iх нельга пакідаць надоўга: вада можа падмыць увесь падмурак.

Ужо што-што, але гэта яна ведае пэўна.

